



# Запрашаем наведатц 7 снежня 2019 г. Дзень прафесій



Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
<b>1 - 4 класы</b>			
Конкурс загадак і рэбусаў "Адгадай прафесію"	9.00 - 9.45	Кабінет №3	Кароза Т.У.
Мультурок "Кім я жадаю стаць, калі вырасту"	9.55 - 10.40	Кабінет №12	Кароза Т.У.
Тазнавальная гадзіна "Выдатных прафесій на свеце не злічыць"	10.50 - 11.35	Кабінет №3	Кароза Т.У.
Конкурс малюнкаў "Прафесіі маіх бацькоў"	11.45 - 12.30	Кабінет №3	Кароза Т.У.
<b>5 - 8 класы</b>			
Урок духоўнасці "Час міласэрнасці і дабрыні" з удзелам настояцеля Свята-Пакроўскай царквы А.В.Кавальскага / Конкурс загадак і рэбусаў "Адгадай прафесію"	9.00 - 9.45	Кабінет №11/ Кабінет №3	Фядотава А.А./ Кароза Т.У.
Гасцёўня "Прафесія - бібліятэкар"	9.55 - 10.40	Бібліятэка, кабінет №13	Барысевіч К.Л.
Экскурсія ў музей, знаёмства з прафесіяй экскурсавода	10.50 - 11.35	Музей	Барысевіч К.Л.
Тэатр-экспромт "Ярмарка прафесій"/Работа майстэрні Дзеда Мароза	11.45 - 12.30	Кабінет №11/Кабінет №8	Ляшчук М.І./Баран І.Ф.
<b>9 - 11 класы</b>			
Наведванне факультатывных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Тэатр-экспромт "Ярмарка прафесій"/Работа майстэрні Дзеда Мароза	11.45 - 12.30	Кабінет №11/ Кабінет №8	Ляшчук М.І./Баран І.Ф.

